

**Паведамленне аб правядзенні грамадскага абмеркавання ў форме
інфармавання і аналізу грамадскай думкі горадабудаўнічага
праекта агульнага планавання
"Схема комплекснай тэрытарыяльнай арганізацыі
Шчучынскага раёна"**

Інфармацыя аб зямельным участку, на якім плануецца рэалізацыя праекта	Тэрыторыя Шчучынскага раёна
Даты пачатку і заканчэння правядзення грамадскага абмеркавання	з 23 лютага 2022 года па 19 сакавіка 2022 года
Даты пачатку і заканчэння правядзення экспазіцыі (выставы) праекта	з 23 лютага 2022 года па 9 сакавіка 2022 года
Дата, час і месца правядзення прэзентацыі праекта	18 сакавіка 2022 г. пачатак-14.00 ч. Шчучынскі раённы выканаўчы камітэт, 231513, г. Шчучын, пл. Свабоды, д. 11 (1 паверх Вялікая зала)
Месца і ўмовы доступу да матэрыялаў праекта	Адзел архітэктуры і будаўніцтва Шчучынскага раённага выканаўчага камітэта (231513, г. Шчучын, пл. Свабоды, д. 11, каб. 60) Шчучынскі раённы выканаўчы камітэт. Наведванне месца правядзення экспазіцыі і прадастаўленне інфармацыі ўдзельнікам грамадскага абмеркавання ажыццяўляецца на бязвыплатнай аснове
Найменне арганізатара грамадскага абмеркавання, яго нумар тэлефона, паштовы адрас, адрас электроннай пошты для накіравання заўваг і (або) прапанов па праекце	Шчучынскі раённы выканаўчы камітэт 231513, г. Шчучын, пл. Свабоды, д. 11 тэл. 8(01514) 20 1 88, 8(01514) 29 9 82 электронны адрас: oais@schuchin.grodno-region.by Рудая Марына Міхайлаўна начальнік аддзела архітэктуры і будаўніцтва Шчучынскага раённага выканаўчага камітэта, тэл. 8(01514) 20 1 88 Лапуць Людміла Іванаўна, галоўны спецыяліст аддзела архітэктуры і будаўніцтва Шчучынскага раённага выканаўчага камітэта, тэл факс 8(01514) 29 9 82
Інфармацыя пра тэрмін падачы ўдзельнікам грамадскага абмеркавання заўваг і (або) прапанов, формах і спосабах іх прадстаўлення	Заўвагі і (або) прапановы накіроўваюцца: у пісьмовым выглядзе па адрасе: 231513, г. Шчучын, пл. Свабоды, д. 11, каб. 60 у электронным выглядзе: на электронны адрас: oais@schuchin.grodno-region.by з 23 лютага 2022 года па 19 сакавіка 2022 года Заўвагі і (або) прапановы ўдзельнікаў грамадскага абмеркавання, пададзеныя пасля 19 сакавіка 2022 года, разгляду не падлягаюць
Інфармацыя аб	Заўвагі і (або) прапановы, якія паступілі ў ходзе

<p>архітэктурна-горадабудаўнічым савеце або камісіі, якія разглядаюць заўвагі і (або) прапановы удзельнікаў грамадскага абмеркавання, заказчыку і распрацоўніку праекта</p>	<p>правядзення грамадскага абмеркавання горадабудаўнічага праекта агульнага планавання «Схема комплекснай тэрытарыяльнай арганізацыі Шчучынскага раёна» будучы разгледжаны архітэктурна-горадабудаўнічым саветам, створаным распараджэннем старшыні 21 студзеня 2020 г.</p> <p>Заказчык праекта Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь 220030, г. Мінск вул. Мяснікова, 39</p> <p>Распрацоўшчык праекта навукова-праектнае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «БЕЛНДЦПГОРАДАБУДАЎНІЦТВА» 220002, г. Мінск пр. Машэрава, 29</p>
<p>Дата размяшчэння паведамлення</p>	<p>газета "Дзянніца" 12 лютага 2022 г. Інтэрнэт-сайт http://shuchrik@mail.grodno.by 11 лютага 2022г.</p>